

«Для чаго патрэбны акт-допуск?»

У Смаргонскі міжраённы аддзел Гродзенскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад наймальнікаў часта паступаюць пытанні, у якіх выпадках неабходна афармляць акт-допуск для вытворчасці будаўніча-мантажных работ на тэрыторыі арганізацыі і як правільна яго аформіць.

Пры выкананні будаўнічых работ на аб'екце будаўніцтва некалькімі працадаўцамі на падставе заключаных дагавораў будаўнічага падряду, кожны з іх абавязаны забяспечыць бяспечныя ўмовы працы для прывабліваемых імі працуючых у адпаведнасці з патрабаваннямі правілаў па ахове працы пры выкананні будаўнічых работ, зацверджаных пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь і Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь 31.05.2019 № 24/33.

З гэтай мэтай, перад пачаткам выканання будаўніча-мантажных работ на тэрыторыі арганізацыі працадаўцы, якія з'яўляюцца заказчыкам у будаўнічай дзейнасці (далей - заказчык), забудоўшчыкам у будаўнічай дзейнасці (далей - забудоўшчык) і (або) падрядчыкам у будаўнічай дзейнасці (далей - падрядчык) павінны аформіць акт-допуск для вытворчасці будаўніча-мантажных работ на тэрыторыі арганізацыі па форме згодна з дадаткам 1 Правілаў па ахове працы пры выкананні будаўнічых работ.

Падрядчык або арэндадаўца абсталявання, якое ўжываецца на аб'екце, абавязаны пры выкананні будаўнічых работ на будаўнічых пляцоўках з прыцягненнем субпадрядчыкаў або арандатараў:

распрацаваць сумесна з імі мерапрыемствы, якія забяспечваюць бяспечныя ўмовы працы, абавязковыя для ўсіх арганізацый і якія працуюць, якія ўдзельнічаюць у будаўніцтве аб'ектаў;

забяспечыць выкананне запланаваных мерапрыемстваў і каардынацыю дзеянняў субпадрядчыкаў і арандатараў ў частцы выканання мерапрыемстваў па бяспецы працы на замацаваных за імі участках работ.

Дарэчы, у ліпені 2018 года на будаўнічым аб'екце "Кабельны агульнастанцыйны тунэль" Беларускай АЭС у выніку падзення ў незачынены праём атрымаў цяжкую траўму работнік адной з субпадрядных арганізацый.

Паколькі на паказаным аб'екце з красавіка 2018 года будаўніча-мантажныя работы не праводзіліся, акт-допуск для вытворчасці будаўніча-мантажных работ на тэрыторыі названага аб'екта не складаўся, падчас правядзення спецыяльнага расследавання няшчаснага выпадку ўстанавіць, калі і кім была знятая рашотка, якая закрывае праём, не прадставілася магчымым. Прычынай няшчаснага выпадку з'явілася асабістая неасцярожнасць пацярпелага, якая выказалася ў тым, што ён пры выкананні сваіх службовых абавязкаў перасоўваўся па неасветленым тунэлі і ў нейкі момант, адхіліўшыся на агляд вентыляцыйнага караба, працягнуў рух, не пераканаўшыся ў адсутнасці на шляху руху якіх-небудзь перашкод, у тым ліку адкрытых праёмаў, у выніку чаго зваліўся ў незачынены (неагароджаны) праём і атрымаў траўму.

Наталля Ясевіч,
галоўны дзяржаўны інспектар
Смаргонскага міжраённага аддзела
Гродзенскага абласнога ўпраўлення
Дэпартаменту дзяржаўнай інспекцыі працы